

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ

№№ п-п	Назва питання	Дата правядзення	Адказы за падрыхтоўку пытанняў	Адзнака аб выкананні
I семестр				
1	1. О готовности к новому 2022/2023 учебному году. 2. О закреплении обязанностей по кафедре. 3. Организация учебной, методической, научной и воспитательной работы. 4. Результаты набора студентов на 1 курс строительного факультета. 5. О выполнении целей кафедры в области качества за 2021/2022 учебный год. 6. Разное.	сентябрь		
2	1. Результаты прохождения производственных практик. 2. О ходе выполнения НИР кафедры. 3. О совершенствовании дипломного проектирования. 4. О работе со студентами заочной формы обучения. 5. Аттестация аспирантов кафедры. 6. Разное.	октябрь		
3	1. Итоги промежуточной успеваемости. 2. О предупреждении коррупционных правонарушений. 3. О соблюдении трудовой дисциплины преподавателями и сотрудниками кафедры. 4. О развитии международного сотрудничества. 5. Об организации НИРС.	ноябрь		
4	1. Утверждение тем дипломного проектирования. 2. О готовности к зимней экзаменационной сессии. 3. О подготовке к Госэкзамену по	декабрь		

№№ п-п	Назва питання	Дата правядзення	Адказы за падрыхтоўку пытанняў	Адзнака аб выкананні
	спецыяльнасці 1-70 02 01 Промышленое і грамадскае будаўніцтва. 4. Аб арганізацыі работы па распаўсюду выпускнікоў. 5. Аб арганізацыі ідэалагічнай і выхавальнай работы на кафедры. 6. О ходзе падрыхтоўкі адчета па НИР. 7. Разное.			
5	1. О выніках экзаменацыйнай сесіі. 2. О гатовнасці к вясенняму семестру 2022/2023 навучальнага года. 3. О падрыхтоўцы к «Недзель навукі – 2023». 4. О падрыхтоўцы к работе ГЭК. 5. Вынікі работы кафедры за 2022 год. 6. Разное.	январь		
II семестр				
6	1. О выніках НИР кафедры (в соотв. с рашэннем Савета універсітэта). 2. Аналіз вынікаў рэйтынга кафедр. 3. Аб навучальна-метадич. работе кафедры. 4. О выніках работы за I семестр 2022/2023 уч.г. (адчет по інд. планам). 5. О праходжэнні пераддипломнай практыкі. 6. Разное.	февраль		
7	1. О гатовнасці к «Недзель навукі-2023». 2. О выніках дзяржаўных экзаменаў. 3. О развіцці дыстанцыйных форм навучання. 4. Аттэстацыя аспірантаў кафедры.	март		

№№ п-п	Назва питання	Дата правядзення	Адказы за падрыхтоўку пытання	Адзнака аб выкананні
	5.Разное.			
8	1. О ходе дипломного проектирования. 2. О распределении студентов строительного факультета. 3. О проблемах текущей успеваемости. 4. Об организации производственных практик студентов заочной формы получения образования. 5.Разное.	апрель		
9	1. О готовности кафедры к весенней экзаменационной сессии. 2. О ходе дипломного проектирования. 3. О подготовке к производственным практикам студентов СФ дневной формы получения образования. 4. О подготовке работы ГЭК по защите дипломных проектов 5. О предупреждении коррупционных правонарушений 6.О соблюдении трудовой дисциплины преподавателями и сотрудниками кафедры. 7.Разное.	май		
10	1. Итоги работы ГЭК. 2. Рассмотрение учебных программ на 2022/2023 учебный год. 3. Итоги работы кафедры в 2022/2023 учебный год и задачи по ее совершенствованию. 4.О материально-технической готовности кафедры на 2023/2024 учебный год. 5.Разное.	июнь		